

# ЛІСТЫ НА ШЛЯХАХ ПЕРАМОГІ

## З ФОНДАЎ ДЗЯРЖАЎНАГА МУЗЕЯ ГІСТОРЫІ БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ



Марыс Констанційович  
Вінэ вчора міне пера-  
дзяла члена Челенін ей  
скараці будто бы  
мініс чуже в штампе  
і сама хоту наўпачы  
Челеніна і узяла яго  
откуда у него штамп  
сведчыць. Еслі яе знаеш  
его адрес, сава ёй  
своеі штампе міні чуже  
запіши сюдзі, ке міне,  
мініс міні вынёсце па-  
зижчым. Сяк сказацца  
к тойму міне ізане, як  
і Кузьма находзіцца  
в ІІІКи. аль Сінішча в  
такіх то дзярэвас.

нае эта чуже  
проверкіні! Я, ду-  
шыць что и ўсе  
но ўнтары падко-  
гу, яшчэ не сабана  
роўнік і веc.  
Очень прычу даю  
ко міне! Еслі  
сегодня на суполесце  
приходи юніора в  
мінісце Віцебска  
Ліна  
31/5 - 41.

ДМІРУЛ РПЛ 2021



ДРУКУЕЦЦА ЎПЕРШЫНЮ

Ліст Ніны Глебкі да Марыі Хайноўскай. 31 ліпеня 1941 г.  
Паштоўка Марыі Квяткоўскай да Марыі Хайноўскай. 17 ліпеня 1944 г.

Працяг матэрываляну на с. 33.

Здравствуй дорожа Марыя!  
Я с вінцам чыба і  
здорова. Войну перенес-  
і. Пашчыталасі мініс.  
Пенері пакініў сюжэты  
чуже сінішча пішуці  
на-шах. За эта братіся  
не знаю. Сюжэты сюжэты  
може быць. Ты знаеш  
чым сінішча пішуці  
сюжэты. Я стражамі ві-  
дзе. Прошоё зде падзе-  
халі Адольф і Краснай Армі-  
і такіх велікіх сініх  
гему. Неужасні лёгкіх бую-  
тэх? Часура крепіц!  
1940-44, Мінск. 1960  
ДМІРУЛ РПЛ 2021

# ЛІСТЫ НА ШЛЯХАХ ПЕРАМОГІ

## З ФОНДАЎ ДЗЯРЖАЎНАГА МУЗЕЯ ГІСТОРЫІ БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ



### “ПРА НАШЫ СЕМ’І... НІЧОГА НЕ ВЯДОМА”: ЛІСТЫ НІНЫ ГЛЕБКІ І МАРЫІ КВЯТКОЎСКАЙ ДА МАРЫІ ХАЙНОЎСКАЙ

*Мария Константиновна.*

Валя вчера мне передала, что Целеш ей сказал, будто бы мой муж в Тальке. Я сама хочу найти Целеша и узнать, откуда у него такие сведения. Если ты знаешь его адрес, оставь у своей мамы или лучшие зайди сегодня ко мне, может, мы вместе разыщем его. Он сообщил к тому же Вале, что и Кузьма находится в 15 км от Минска в какой-то деревне. Все это нужно проверить. Я думаю, что и ты по старой памяти заинтересована в этом.

*Вот и все.*

Очень прошу зайти ко мне. Если сегодня не сможешь, приходи завтра в любое время.

Нина  
31/VII-41 г.

Пачатак акупацыі Беларусі і яе завяршэнне – наколькі супярэчлівымі пачуццямі могучы быць напоўнены лісты, напісаныя ў такіх розных умовах. Жонкі пісьменнікаў з хваляваннем і адчаем чакалі вестак пра родных. Адной з тых жанчын, з кім можна было падзяліцца навінамі і спадзяваннямі, была Марыя Канстанцінаўна Хайноўская (супрацоўніца Дома пісьменнікаў, да вайны загадчыца медкабінета ў ім, пасля загадчыца бібліятэкі Саюза пісьменнікаў Беларусі). У фондах Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры захоўваецца вялікая колькасць лістоў і паштовак да яе ад розных пісьменнікаў і их родных, шмат книг з дароўнымі надпісамі да Марыі Канстанцінаўны. Частка музейных прадметаў адносіцца да перыяду Вялікай Айчыннай вайны.

Першы ліст адрасаваны Марыі Хайноўскай 31 ліпеня 1941 г. Нінай Іларыёнаўнай Глебкай – жонкай Пятра Глебкі. Сям'я не ведала, дзе знаходзіцца Пётр Фёдаравіч, і спадзявалася атрымаць звесткі праз знаёмых. Такую інфармацыю Ніна Глебка атрымала ад Целеша, верагодна, пісьменніка Міколы Яфімавіча Целеша, ён ведаў і пра Кузьму Чорнага.

З дзённіковых запісаў “Дарога выпрабавання” П. Глебкі вядома, што ён развітаўся з жонкай 29 чэрвеня пад вёскай Цербуты (сёння

Пухавіцкі раён) і самастойна рушыў на Смоленск. Там з 11 ліпеня пачаў працаваць у газеце “Красноармейская правда” і хутка накіраваўся ў Москву. У сярэдзіне ліпеня пісаў: “Пра нашы сем’і – Лынькова, Гурская, маю – нічога не вядома. Паслалі запытанне ў перасяленцкае бюро, але адказу не атрымалі”. У нас ёсьць звесткі, што жонка Міхася Лынькова Хана Абрамаўна і сын Марык былі расстрэляны нацыстамі ў верасні 1941 г. пад Старымі Дарогамі, а жонка Ілья Гурская Марыя Якаўлеўна, іх сын Леанід і жонка Пятра Глебкі Ніна Іларыёнаўна перажылі вайну.

*Здравствуй дорогая Маруся! Я с Лёником живя и здорова. Войну пережила. Помучилась много. Теперь конец всем мукам, нужно строить жизнь заново. За что браться не знаю. Дорогая Маруся, может быть, ты знаешь что-нибудь про Илью – сообщи. Я страшно волнуюсь. Прошло две недели, как пришла Красная Армия, и никаких вестей от него нету. Неужели Лёник будет сиротой? Целую крепко.*

17/VII-44. Маруся.

Другая паштоўка адрасавана ў Мінск да Марыі Хайноўскай з вёскі Ліцвяны 17 ліпеня 1944 г. Марыяй Квяткоўской – жонкай пісьменніка Ільі Гурскага. Тэрыторыя Беларусі была ўжо вызвалена, але лёсы многіх заставаліся невядомымі. Ужо два тыдні, як чырвонаармейцы маглі перадаць звесткі ад Ільі Данілавіча родным, але нічога... Збынтэжаная жанчына баіцца, што засталася адна, а сын Леанід стане сіратой. Радасць і адчай зліваюцца ў радках. Але сёння мы ведаем, што Ілья Гурскі не загінуў і вярнуўся да родных. У tym жа 1944 г. пісьменнік са студзеня ўжо ўзначальваў часопіс “Беларусь”, які спачатку выдаваўся ў Москве, а потым у Мінску.

Падрыхтавала  
**Ганна КЛЯНОЎСКАЯ,**  
старшыя навуковыя супрацоўнікі  
навукова-асветніцкага аддзела  
Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры.